

ЗАТВЕРДЖАЮ

Начальник адзела
ідэалагічнай работы,
культуры і па справах
моладзі

Краснапольскага
райвыканкама

_____ С. А. Сазонава
“ _____ ” _____ 2021 г.

**ПАЛАЖЭННЕ
АБ ПРАВЯДЗЕННІ РЭГІАНАЛЬНАГА КОНКУРСУ
НОСЬБІТАЎ МАЛЫХ ФОРМ ВУСНАГА ФАЛЬКЛОРУ
“ЛЕГЕНДЫ І ПАДАННІ РОДНАГА КРАЮ”**

1. Агульныя палажэнні

1. Рэгіянальны конкурс носьбітаў (расказчыкаў) малых форм вуснага фальклору “Легенды і паданні роднага краю” праводзіцца ў рамках рэгіянальнага фестывалю фальклорнага мастацтва “Чары сівой даўніны” у аграгарадку Горы Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці 9 ліпеня 2021 года.
2. Арганізатар конкурсу – ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” пры падтрымцы адзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Краснапольскага райвыканкама.

II. Мэта і задачы конкурсу

1. Далучэнне да рэгіянальнай фальклорнай спадчыны, стварэнне ўмоў для яе захавання і папулярызацыі; абмен вопытам, умацаванне творчых кантактаў удзельнікаў; фарміраванне цікаўнасці і павагі да народных традыцый рэгіёна.
2. Актualізацыя малых форм фальклору (легендаў і паданняў) свайго рэгіёна.
3. Выяўленне лепшых носьбітаў, расказчыкаў малых форм фальклорнай спадчыны.

III. Умовы ўдзелу у конкурсе

1. Наяўнасць аўтэнтычных або рэканструяваных касцюмаў абавязковая.
2. Для ўдзелу ў конкурсе падаецца заяўка. Прыём заявак ажыццяўляецца з 1 мая па 1 ліпеня 2021 года у пячатным выглядзе па адрасу: 213 561, г. п. Краснаполле, вул. Савецкая, д. 2, ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” або па электроннай пошце kulturakrasn@tut.by. Да заяўкі дадаецца тэкст конкурснай работы.

3. Удзельнікам, якія падалі заяўкі, высылаецца запрашэнне да ўдзелу ў конкурсе на электронны адрас, указаны ў заяўцы ўдзельніка. Форма заяўкі дадаецца.

4. Узнікшыя пытанні можна ўзгадніць з Аргкамітэтам па тэлефонах: 802238 71676 (метадычны аддзел РЦК, метадыст Марчанка Валянціна Аляксандраўна); 802238 71860 (дырэктар ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” Падаякін Юрый Пятровіч).

IV. Ацэнка, падвядзенне вынікаў, узнагароджванне

1. Падвядзенне вынікаў конкурсу ажыццяўляе кампетэнтнае журы.
2. Ацэньваецца: сцэнічны вобраз, якасць, выразнасць і яскравасць выканальніцкага майстэрства, майстэрства, ступень валодання мастацкім словам і захавання асаблівасцяў мясцовай гутаркі, сувязь малых форм фальклору з мясцовасцю.
3. Узнагароджванне пераможцаў адбываецца ў час закрыцця фестывалю “Чары сівой даўніны”.
4. Пераможцам уручаюцца дыпламы 1-й, 2-й, 3-й ступені; астатнім удзельнікам – дыпламы ўдзельнікаў.

ЗАЯЎКА

да ўдзелу ў рэгіянальным конкурсе носьбітаў (расказчыкаў) малых вусных форм фольклору “Легенды і паданні роднага краю”

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку _____
2. Пасада (спецыяльнасць), установа _____
3. Назва твора _____
4. Тэлефон, электронны адрас _____

Увага!

Да заяўкі ў гэты конкурс дадаецца тэкст твора.